

Няхай жывэ 1-аэ Мая -- дзень згледу баявых сіл працоўных! Працоўныя ўсіх краін  
единадзеся для барацьбы за поўны разгром нямецка-фашысцкіх захопнікаў!

Смэрць нямецкім акупантам!

ПРАЧЫТАЙ і ПЕРАДАЙ ДРУГОМУ

# ПЕРАДОГА

ОРГАН НОВАМЫШСКАГА РАЙКСМА  
КП(б) БЕЛАРУСІ

№ 7 Пачядзелак 1 мая 1944 г.

Адажныя партызаны і партызанкі! Усамерня узмэцяйце данамогу наступніца Чырвонай Арміі, граміце тыльны штабы ворага, зрытаеце перакідку нямецкіх разерваў фронту, рагуйце совецкіх людзей ад знішчэння і угона іх на катаргу ў Германію, бязлітасна знішчайце нямецка-фашысцкіх ізвергаў. Няхай жывуць славныя совецкія партызаны і партызанкі!

(З першамайскіх заклікаў ЦК УсейН(б))



У сурдзыя дні венецианага Змагання  
здраджэнні сіламі

гітлерызма сустракаюць, пра-  
дуўныя ўсяго свету і Мая.  
Сілы свабодалюбівых народу, які  
як ніколі, з'едналіся на канчат-  
кове знішчэнне фашызма.

На агрэмадных прасторах Еўропы, мэрах і акінах ізле-  
крайавы бой, які напорыста-  
сцьскае сілы азвірэда гітле-  
ризма,

У гэтым гістарычным зма-  
ганні народы Савецкага Саюза  
над кірауніцтвам Вялікага ССАЛІНА занілі рашаючес-  
туючы разгрому лёка таладзіка, калі  
фашысцкай Германіі.

Звіргаючыся да байдоў і будзе вызвалена ад  
камандзіраў Чырвонай Арміі нямецкіх гвалтаўні-  
каў лістапада 1941 года, та-  
коў.

Барыт СТААШ газары: „На-  
до глядзіць усесь свет, як на калі зямля патрыёты Польшчы,  
сілу, здолную змініць ра-  
бочыцкія полнышчы нямецкіх  
захопнікаў. На вас глядзяць часці і поплеч з Чырвонай Ар-  
міяй народы Еўропы, мій наеуць вызваленне і не-  
падлаўшыя над гвалт нямецкіх захопнікаў, як на сваіх вызва-  
ліцеляў“.

В іны Чырвонай Арміі, вер-  
фашисткіх захопнікаў у Гре-  
цыя, землі нашага Вархоў-  
нага Галубіцкага камандзіра, у Польшчы, Усюльы Шаўсталі на-  
дзілі прафандным герайзме адста-  
рый і ўспамінаючы на ўсе гітлераўскіе пошасці,

шай Радзімы і нисуць свободу  
падніволенным народам Еўро-  
пы.

Ад Сталінграда да Карпат,  
ад Вязьмы да Орды воіны  
Чырвонай Арміі прыйшлі слав-  
ныя баявы ішлях, змінчы  
дзесяткі дывізій ворага і  
мільёны гітлераўскіх рабаўні-  
коў уклалі навечна на прасто-  
рах совецкай зямлі. Чырвоная  
Армія вышла на вялікіх адраз-  
ках фронту давідаць ворага на  
ССАЛІНА занілі рашаючес-  
туючы разгрому лёка таладзіка, калі  
фашысцкай Германіі.

На нашай гасцінай совец-  
кіх глядзіць усесь свет, як на  
чехаславакії, Югаславіі і Фран-  
ціі арганізавалі сваё баявыя  
захопнікаў. На нас глядзяць часці і поплеч з Чырвонай Ар-  
міяй народы Еўропы, мій наеуць вызваленне і не-  
падлаўшыя над гвалт нямецкіх захопнікаў, як на сваіх вызва-  
ліцеляў“.

Гарыць зямля над нагамі  
фашисткіх захопнікаў у Гре-  
цыя, землі нашага Вархоў-  
нага Галубіцкага камандзіра, у Польшчы, Усюльы Шаўсталі на-  
дзілі прафандным герайзме адста-  
рый і ўспамінаючы на ўсе гітлераўскіе пошасці,

Арміі і падарваная магутныя  
партызанскім рухам у сваіх  
тылу, зважаючы на підрэдадац  
свай пагібелі.

Яшчэ частка народу нашай  
баявіцкай арміі — Беларусі  
1-е Мая сустракае ў цяжкай  
нямецкай няволі. Ад беларус-  
кіх народных мас, ад слав-  
ных партызан і партызанак  
сірава канчатковага вызваленія  
нашай Радзімы вымагае яшчэ  
больш данамагчы наступаючай  
Чырвонай Арміі, яшчэ больш  
граміць тылы і штабы ворага,  
разбураць яго камунікацыі і  
сувязь, пазбаўляць магчымасці  
ворагу падпіраць разерви  
да фронта, яшчэ больш зніш-  
чаць нямецкіх людаслоў, дэс-  
нічаць смела і раптуча, веда-  
ючы, што на данамогу Вам  
ідзе Чырвоная Армія.

Пад геніяльным кірауніцтвам  
правадыра народу вілікага  
СТААШ, хутка наступаючай  
тая гадзіна, калі ўся Савецкая  
земля будзе вызвалена ад  
фашысткіх захопнікаў.

НЯХАЙ ЖЫВЕ 1-е МАЯ —  
ДЗЕНЬ АГЛЯДУ БАЯВЫХ  
СІЛ ПРАЦДУНЫХ!

Адвесціи національно-фашистичним ісваргам за разграбленне і разбуренне нашых гарадоў! вёсак, за гвалт над жанчынамі, дзяцьмі, за забойствы і угон у нямецкую наяволю савецкіх людзей!

З першамайскіх заклікаў ЦК УсесСН(б)

## Першамайскі падарунак Радзіме

Аднаго разу ў вёску прычыні падрыункай работы зразехалі польскія націонасты і біл яго аўтарытэтным падрыунком. Кожны партызан з ахвотам ідэя на падрыу з Саргесем, бо бе з добрых вынікаў. На вёсцы гаварылі, што іх арыштавалі за святкаванне 1 Мая, і зе ёк жны святкавалі гэта талмічая свята — нік не мог даўедацца хлапчук Сяргей.

Трапіўшы на жыццё ў гарод, Сяргей ужо не быў хлапчуком. Ён добра ведаў, чыме се сяла 1 Мая і дзе вольна яго святкуюць людзі. Добу гэта чакаў, камі гэта і беларускі народ над чырвымі сцягамі выйдзе з дзвені 1 Мая на шашчы, на хуліны вальши і шаслімы.

І прышёла жаданая часіна. На прыяту двух гадоў часамі вага савецкага жыцця Сяргея суполена з усімі працоўнымі, вольна святкаваў 1 мая і будаў савецкое жыццё на вызваленай зямлі.

А калі прышлі на шашчу зямлю дранежнага гітлераўскіх орды і патанілі ў крэві нароуда яго свабоду і прачы, Сяргей, як і ўсе сум спасаючыя се беларускія людзі, са зброяй ў руках выступіў на барацьбу з крыжавімі захопнікамі.

За кароткі час баявога національна-фашистскага жыцця Сяргей быў схаваны майстрам „куляць“ на адносна нямецкіх цынікі. Разлік, асцяржнасць, кем і вясць, наядзіўшы адвага. 1 аднаведны гумар пры выда-

ні падрыункай работы зразехалі польскія націонасты і біл яго аўтарытэтным падрыунком. Кожны партызан з ахвотам ідэя на падрыу з Саргесем, бо бе з добрых вынікаў. На вёсцы гаварылі, што іх арыштавалі за святкаванне 1 Мая, і зе ёк жны святкавалі гэта талмічая свята — нік не мог даўедацца хлапчук Сяргей.

Гэта было ў пярэдні Е-га Мія. Шашчыю начынілі дзіралі чыніця галасы з прычыні падрыунка вёску. Іцы ўшлі щыха, як толькі можа цікава ступіць пата чылавека. Бось ужо чутна, як будучы тэлеграфічныя слушы. На станцыі пракаціла саўніць нямецкія паравозы. Па падатку чыгункі прападала нямецкая варта Гарадзішнікі адчуваюць, ужо холад рэак.

Камандзір групы старшина Сяргей, ужо на рэйках. Міна падкладзеная.

Гадзюкай суненца нямецкі цынік. Аблушальны выбух рэхам пракаціўся на Ваколідах. Заскрылі вагоны, залиска-дела... Паравоз і 7 платфор-маў з „тэгракі“ друзам звірнуўся ў адносіні.

Вялікае сяла 1 Мая адважны падрыунік, патрыёт нашай Радзімы Сяргей сустракае двумі падарваныяі эшадонамі з тэхнікай ворага. Гэта помста, ка-жа Сяргей, за сіх тых, каго каралі ворагі за святкаванне 1 Мая; гэта помста тым, хто разоўроту наша шчаслівае савецкое жыццё, хто часова адабраў у нас праца вольна і шчасліва святкаваць 1-е Мая.

Б. Р-кі

## Удары кімізіяльцаў па камінінцыях ворага

Комсамолец Аляксандр Н. Бонч-Юматов. Малады, жывы і заўсёды вісеста ён людзімет Сяргет національны. Ён і камандзір комсамольскай падрыункай групы. Падрыунка група Ш. сэта 1 Мая зустракае знатныя бітвы на поспехахі.

На вельмі важнай чыгуначнай магістралі ўзарваны анатолія ворага з тэхнікай. У паділу рэгіона падрыза зно-

ні паражалі паразоз і пяць пілатформаў з танкамі.

Г ула Ш. галія чыгуначнай крэзкі з егерных драты даўшыя ў 600 метраў. Гэта ахвоты пад забраламі ворага з бункерамі.

На вакні шасейні дароже камба-б-ци звінчылі мост падзінай у 13 метраў.

ВАСІЛІК

## АДВАЖНЫ РАЗВЕДЧЫК

Паліцаі і вёмы з Молдавскага гарнізона прыехалі ў вёску С., каб рабавіць сялянства. Партызаны з атрада імя Кутузава пашылі на дзяламогу мірнаму насельніцтву. Паміж рабаўлікамі і партызанамі зачаяўся бол. У выніку бе зораг уцёк, пакінуўшы палову сваіх забоў. Начальнік разведкі П-ка праследнік ворага да самага гарнізона. Праследуючы іго, адважны разведчык захапіў аднаго падліця ў наяд 1 аднаго забіў.

Камісар атрада Б-АУ

## БОЙ З ГІТЛЕРАЎСКІМІ НЭЙМАНІ

Камандзір хутара П. партызаны з атрада, якім камандуе Васіль Б. уступіў ў бой з гітлер. У скімі наёмнікамі — казакамі. Сілы ворага ў людзях і баявілі тэхніцы перавышаюць сілу партызан у дзесятак разоў.

Баявую групу партызан, якія занялі выгаднае ўзвышша, вораг імкнуўся разбіць з флангаў. Меткі агонь кулямётчыка М. па варожай конніце з левага фланга смычні ворага. Ал меткіх яго стрэлаў густа падалі лакаматыя, чорныя фігуры. Справа да ўзвышша вораг сунуўся невялічкімі групкамі. Мегкі агонь маладога партызана Ж. яшчэ паклаў шекалькі бандытаў.

Баявый таварыны, смиротна паражалічы ворага, задзічылі астатнім партызанам зыгальна разбірнуцца для вядзення бою. Гі шквал гарожага агню, ні перавага ў жыцці сіле не пахінула адважных народных меціўцаў. Вораг быў змушан адступіць, пакінуўшы на пэдлі бую 35 групав і пілатров. У гэтых асаўліва вызначыліся мужнасцю і адвагай кулямётчыкі М. С. і стралкі Х., В., Л. і Н.

Палітрук Т. Ю.

Рэдакцёры: